

АБ'ЯДНАЦЬ, А НЕ СУТЫКАЦЬ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На палях саміту ШАС адбыўся шэраг двухбаковых сустрэч Аляксандра Лукашэнка і лідараў іншых краін.

Да пасяджэння Савета кіраўнікоў дзяржаў у пашыраным складзе беларускі лідар пагутарыў з прэм'ер-міністрам Індыі Нарэндрай Модзі. Абмеркавалі рэалізацыю 3—4 ключавых праектаў, былі дадзены адпаведныя даручэнні, а яшчэ кіраўнік дзяржавы запрасіў прэм'ер-міністра Індыі ў Беларусь, запрашэнне было прынята.

Адбылася сустрэча з Прэзідэнтам Афганістана Ашрафам Гані. Вырашана аднавіць дыялог у мэтах рэалізацыі дасягнутых раней дамоўленасцяў.

Яшчэ Прэзідэнт Беларусі сустрэўся з Уладзімірам Пуціным. Апошні быў запрошаны на II Еўрапейскія гульні, абмеркавалі ўдзел у спартыўных расійскіх спартсменаў. Пацверджаны раней дасягнутыя дамоўленасці аб сустрэчы для абмеркавання пытанняў далейшай інтэграцыі.

Са старшынёй Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі Цзіньпінам беларускі ўдзел у спартыўных расійскіх спартсменаў. Пацверджаны раней дасягнутыя дамоўленасці аб сустрэчы для абмеркавання пытанняў далейшай інтэграцыі.

Акрамя таго, кіраўнік дзяржавы сустрэўся з Прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёевым, з Прэзідэнтам Кыргызстана Сааранбаем Жээнбекавым і Прэзідэнтам Таджыкістана Эмамалі Рахмонам.

Паводле БелТА.

ЗВЯРНУЎСЯ? ДАПАМОГУЦЬ

На кантролі засталіся 102 звароты з 2,5 тысячы, што паступілі да «Вялікай размовы з Прэзідэнтам»

Аб гэтым паведаміла кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Наталля КАЧАНАВА.

«Аналіз, які мы правялі, паказаў, што каля 40 % пытанняў датычыліся кампетэнцый мясцовых органаў улады, а каля 40 % пытанняў адносіліся да рэспубліканскіх органаў улады», — расказала яна.

Адміністрацыя Прэзідэнта не проста накіроўвала пытанні ў ніжэйстаячыя структуры, але і кантралювала іх рашэнне, адзначыла Наталля Качанова. «Пасля таго, як мы атрымлівалі адказы, часта выяжджалі, маніторылі сітуацыю і правяралі. Шмат у чым рашэнні былі прынятыя хутка і аператыўна», — дадала яна.

Безумоўна, для вырашэння некаторых пытанняў спатрэбілася нямала часу. Яны датычыліся заканадаўчых актаў, удасканалення той ці іншай сістэмы — таму застаўся невялікі працэнт зваротаў. Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта запэўніла, што яны застаюцца на кантролі і будуць разгледжаны ва ўстаноўленым парадку.

Цікава, што людзі пісалі не толькі пра асабістыя праблемы, але выказваліся аб становішчы спраў у тым ці іншым рэгіёне. Аказалася, кожную вобласць хвалююць розныя сферы, напрыклад, Віцебскую — рамонт дарог і добраўпарадкаванне тэрыторый.

Наталля Качанова звярнула ўвагу, што з дапамогай зваротаў можна даць ацэнку рабоце на месцах. «Гэтая акцыя паказала, што ў людзей ёсць пытанні, якія яны і задавалі кіраўніку нашай дзяржавы. Пацвердзілася ісціна, што людзі дзякуючы нашаму Прэзідэнту і імкнучыя вынесці такія пытанні менавіта на яго разгляд», — адзначыла яна.

Паводле БелТА.

Лячыць, аблягчаць, ратаваць

Напярэдадні Дня медыцынскага работніка выдатнікаў прафесіі запрасілі наведаць Палац Незалежнасці — месца, дзе праходзяць найважнейшыя дзяржаўныя мерапрыемствы: ад уручэння пасламі даверчых граматаў да нарад і сустрэч самага высокага ўзроўню. Знакамітыя сваімі падзеямі залы, падарункі кіраўніку дзяржавы, фатаграфіі знакавых сустрэч — усё гэта на свае вочы ўбачылі работнікі сферы аховы здароўя.

Пакуль гасцям Палаца прадвозілі экскурсію, з журналістамі пагутарыў новы міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік. Ён расказаў, што ў Беларусі ў сістэме аховы здароўя працуе больш за 250 тысяч работнікаў. Трэба разумець, што моцная сучасная сістэма аховы здароўя — фактычна адзін з атрыбутаў незалежнасці. Таму і ўзнікла ідэя для тых урачоў, якія з'яўляюцца пераможцамі конкурсу «Урач года», выдатнікамі аховы здароўя, правесці экскурсію ў сімвале незалежнасці нашай краіны — у Палацы», — адзначыў наваспечаны міністр, выказаўшы надзею,

што наступны раз хто-небудзь з прысутных на экскурсіі апынецца ў Палацы Незалежнасці з іншай нагоды — для ўзнагароджання або прызначэння на новую пасаду.

...Прафесара кафедры акушэрства і гінекалогіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі Вольгу Перасад журналісты выцягаюць на размову, калі экскурсія перамяшчаецца на другі паверх. Яна адзначыла, што даўно хацела пабываць у Палацы Незалежнасці.

«Нарэшце мара спраўдзілася», — сказала прафесар. Па яе словах, нягледзячы на тое, што Палац быў пабудаваны ндаўна, будынак ужо валодае вялікай гісторыяй, і, наведваючы гэта месца, ёй удалося адчуць важнасць і цяжар працы кіраўніка дзяржавы, урада і чыноўнікаў.

Падзялілася ўражаннямі ад наведвання Палаца Незалежнасці і Марыя Лапцёйкіна — урач-стаматолог 13-й гарадской стаматалагічнай паліклінікі. «Наогул нечаканы і вельмі прыемны падарунак, які выклікаў шмат эмоцый. Вельмі прыгожа, выдатна мець такую магчымасць, зазірнуць у святыя святых», — сказала яна пра экскурсію.

Падзялілася ўражаннямі ад наведвання Палаца Незалежнасці і Марыя Лапцёйкіна — урач-стаматолог 13-й гарадской стаматалагічнай паліклінікі. «Наогул нечаканы і вельмі прыемны падарунак, які выклікаў шмат эмоцый. Вельмі прыгожа, выдатна мець такую магчымасць, зазірнуць у святыя святых», — сказала яна пра экскурсію.

Падзялілася ўражаннямі ад наведвання Палаца Незалежнасці і Марыя Лапцёйкіна — урач-стаматолог 13-й гарадской стаматалагічнай паліклінікі. «Наогул нечаканы і вельмі прыемны падарунак, які выклікаў шмат эмоцый. Вельмі прыгожа, выдатна мець такую магчымасць, зазірнуць у святыя святых», — сказала яна пра экскурсію.

Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

Бязвыплатна не значыць бясплатна

Учора, у Сусветны дзень донара, у падтрымку бязвыплатнага донарства здалі кроў міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік, член Савета Рэспублікі, кіраўнік Мінскага навукова-практычнага цэнтра хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі Алег Румо, дэпутат Палаты прадстаўнікоў, генеральны сакратар Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа Вольга Мычко, дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня Беларускай асацыяцыі ўрачоў Дэмітрый Шаўцоў, прадстаўнік Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ў Беларусі Батыр Бердыкльчаў.

— Я анаколг, Алег Алегавіч (Румо. — Аўт.) — транспланталог, і мы разумеем, наколькі важнае забеспячэнне прэпаратамі крыві, — растлумачыў падчас акцыі Уладзімір Каранік. — Гэта бяспека пацыентаў і магчымасці ўрачоў выконваць

пэўныя ўнікальныя аперацыі. Зараз у грамадстве ўзнікла нейкае непаразуменне: маўляў, калі мы прапагандуем бязвыплатнае донарства, значыць грошай на кроў няма, а ўрачам не хапае прэпаратаў крыві. На самой справе гэта не так. Бязвыплатна не значыць бясплатна. Такім чынам дзяржава стымулюе сацыяльную адказнасць грамадзян. І ў нашым грамадстве ўжо няма тых, хто разумее, што некаму патрэбна іх дапамога, і аказвае яе. Пры гэтым дзяржава кампенсуе мерапрыемствы для захавання здароўя донараў. Магчымасць дапамагчы бліжняму павінна быць асноўным пабуджальным фактарам.

Алег Румо расказаў, што кроў і яе кампаненты часта патрабуюцца пры самых складаных аперацыйных умяшальніцтвах:

— Здараюцца такія аперацыі, калі кроў пацыенту прыходзіцца мяняць п'яць разоў. Улічваючы, што ў нашым аргані-

ме ў сярэднім п'яць літраў, то на працягу некалькіх гадзін трэба пераліць 25 літраў крыві. Дзяржава нясе каласальныя расходы на выкананне такога роду ўмяшанняў. І сэнс донарства — прычыніцца да таго, што нехта сёння напавіўся, што цяжкі пацыент не стаў інвалідам, што сістэма без цябе не можа працаваць.

Штогод у Беларусі выконваецца больш за 400 тысяч пераліванняў крыві і яе кампанентаў. Ад аднаго донара можна атрымаць тры кампаненты крыві, гэта значыць выратаваць тры жыцці.

У нашай краіне амаль 85 тысяч донараў цэльнай крыві і амаль 13 тысяч донараў яе кампанентаў. Паступова колькасць платных данацый зніжаецца. За апошнія п'яць гадоў здаваць кроў бясплатна сталі



ў 16 разоў часцей, яе кампаненты — больш чым у 20 разоў. Летас кожны чацвёрты донар задаваў кроў бязвыплатна.

—Штогод колькасць донараў прырастае на 10 %, і летас 98 тысяч нашых грамадзян сталі донараў, — расказвае дырэктар РНПЦ трансфузіялогіі і медыцынскіх біятэхналогіі Фёдар КАРПЕНКА. — Па ацэнках Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, мы павінны нарыхтоўваць не менш за 20 літраў донарскай крыві на адну тысяччу насельніцтва. У нас гэты паказчык больш за 23 літры. Ні адна аперацыя не была сарвана, не было ніводнага выпадку



Кроў здае міністр аховы здароўя Уладзімір КАРАНІК.

неаказання медыцынскай дапамогі 3-за нястачы крыві і яе кампанентаў.

У будучым плануецца зрабіць донарства цалкам бязвыплатным. Пераход на такую сістэму прадыхтаваны ў тым ліку і Мельбурнскай дэкларацыяй, прынятай 14 чэрвеня 2009 года, якая заклікае краіны свету дасягнуць 100-працэнтнага дабравольнага бязвыплатнага донарства ўжо да 2020 года. Сёння больш за сем дзясяткаў краін забяспечваюць 90 % сваіх запасаў крыві бязвыплатнымі данцамі, і амаль у стоکты ж краінах гэты паказчык складае 100 %.

— Тут выкарыстоўваецца прынцып фінансавай нейтральнасці — ні дзяржава, ні донар ад данацыі не павінны атрымліваць фінансавы прыбытак, але і не павінны панесці фінансавых страт. Пры гэтым донар вызваляецца ў дзень данацыі ад працы з захаваннем сярэдняга заробку, забяспечваецца харчаваннем, яму кампенсуюць расходы на дарогу. Як паказвае міжнародны вопыт, такая кроў самая

бяспечная, бо донар зацікаўлены весці здаровы лад жыцця, рыхтавацца да данацыі, — тлумачыць Фёдар Карпенка.

Бязвыплатнае донарства будзе замацавана і на заканадаўчым узроўні. Як паведаміла Вольга Мычко, законапраект «Аб змяненні законаў па пытаннях донарства крыві і яе кампанентаў» прайшоў першае чытанне. Новы нарматыўны дакумент, паводле яе слоў, накіраваны не на напэўненне бюджэту, а на стымуляванне адказнасці грамадства. Сацыяльны пакет для пастаянных донараў, згодна з новым дакументам, будзе павялічаны.

— Чырвоны Крыж цалкам падтрымлівае бязвыплатнае донарства. За апошні тыдзень дзякуючы мерапрыемствам нашай арганізацыі здадзена 500 бязвыплатных данацый. У Гомелі, напрыклад, усе дэпутаты гарадскога Савета бязвыплатна здалі кроў, — падзялілася Вольга Мычко.

Алена КРАВЕЦ.
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

КАБ НЕ ПЛАЦІЦЬ ДВОЙЧЫ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Крыху ніжэй чырвонай фарбай напісана:

Каб пазбегнуць непажаданага спісання паездкаў або грашовых сродкаў, неабходна прыкладваць да вальідатара толькі тую картку, з дапамогай якой пасажыр жадае аплаціць праезд.

Вось яно дзе «акапалася»... Атрымліваецца, што мы з вамі, праходзячы ў метро, пагаджаемся з тым пастулатам, быццам усе гэтыя правы ўжо ведаем. А калі я не згодны, хай нават па ныведанні, плаціць за паездку двойчы?

Дзеля чаго, скажыце вы, я тут хвалю падняў? Падумаеш, адзінкавыя выпадкі... А вось і не адгадалі. Апошнім часам неаднаразова бачыў, калі да вальідатара (прычым не толькі к метро, аплата бескантактнай карткі праезду ў іншых відах транспарту — пытанне найбліжэйшай будучыні) падносілі не толькі картхолдары з праязнымі, а партманеты, пухлявыя кашалькі, кампактныя і не вельмі сумачкі, партфелі і нават заплечнікі. Хто з упэўненасцю скажа, што ў гэтых рэчах не было бескантактавай банкаўскай карткі? Пытанні, якія без адказаў.

Але ж... Не ўсе. Напрыклад, было задзена пытанне: «Чаму пры аплаце праезду ў метро бескантактавым спосабам з банкаўскай карты спісваюцца сродкі не адразу пасля кожнай паездкі, а праз некаторы час за некалькі паездак? Вось як адказалі на сайце метрапалітэна:

— У рамках развіцця праекта партнёрства метрапалітэна ўкаранёна тэхналагічнае рашэнне, якое дазваляе аптымізаваць гэты працэс. У найбліжэйшай перспектыве для зручнасці і камфорту пасажыраў плануецца запусціць інавацыйныя механізмы аплаты праезду, уключаючы магчымасць атрымання скідак і правядзення акцый. На першапачатковым этапе рэалізаваны механізм аб'яднання некалькіх паспяховых



RFID і NFC. Гэта найбольш эфектыўны і зручны спосаб. Дастаткова абгарнуць картку фольгай і даставаць з яе толькі ў момант аплаты. Усё.

Дарэчы, многія заходнія кампаніі патрабуюць ад супрацоўнікаў карыстацца спецыяльнымі папернікамі і вокладкамі для дакументаў з адпаведным лагатыпам «Protected from RFID». Найбольшы выбар аксесуараў, якія блакуюць RFID-сінгнал, прапануе адна прыватная кампанія. Частка іх асартыменту выраблена па замове ўрада ЗША для дзяржаўных служачых. Можна знайсці і больш танны варыянт — у інтэрнэт-магазінах ёсць маса разнастайных чахлоў для картак і папернікаў з металічнымі ўстаўкамі.

На сайтах у інтэрнэце можна набыць вяртрук з абаронай ад несанкцыянаванага доступу. Аналагі ёсць. Да таго ж металізаваную тканіну можна знайсці ў продажы і адштабнаваць ёй кішэнні адзення. Дарэчы, ёсць і абароненыя ад бесправеднага ўзлому заплечнікі. Вы скажаце, што нам да гэтага яшчэ далёка, што гэта будучыня. Не, яна стукае ўжо да нас у дзверы. А пакуль...

Як надоўга захаваць сваю пластыкавую картку?

Банкаўскі «пластык» складаецца з непасрэдна пластыкавага прамавугольніка і аднаго або некалькіх убудаваных носьбітаў інфармацыі (магнітнай палоска, чып, мікрасхема). Меры засцярогі для картак з рознымі

носьбітамі інфармацыі падобныя. Каб картка прахляла доўга, варта выконваць наступныя.

Нельга трымаць картку побач з металічнымі, выпраменьваючымі радыёхвалі, намагнічанымі прадметамі. Далей ад сотавага тэлефона, мікрахвалёўкі, ключоў, раўтэраў, планшэта, офіснай апаратуры, вядома, магнітаў. Для таго каб картка пачала размагнічвацца, патрэбен даволі цесны і доўгі кантакт з гэтымі прадметамі (акрамя магнітаў). Нічога страшнага не адбудзецца ад таго, што ваш «пластык» менш за гадзіну ляжаў у адной кішэнні з тэлефонам. Але ўсё-такі такога сусредства лепш пазбягаць.

Яшчэ адным «ворагам» безнаўнага кашалька з'яўляецца статычная электрычнасць. Нават такі маленькі зарад здольны пашкодзіць або знішчыць даныя на пластыкавай картцы. Статычную электрычнасць лепш за ўсё назалашвае звычайны бытавы пыл.

Акрамя гэтага, мікрачасціцы пылу драпаюць малюны на карце, з чым робячы чып незапавальным. Таму картку трэба пастаянна трымаць у чысціні.

Для картак з магнітнай палоскі ёсць адна асаблівасць. Тэрмін службы такой палоскі абмежаваны. Гэта звязана з тым, што яна з часам сціраецца аб чытавальнік, і з тым, што інфармацыя, запісаная на палоску, мае абмежаваную колькасць цыклаў зчитвання. Тэрмін службы такой карткі звычайна ад года да двух. Захоўваць такі «пластык» даўжэй гэтага тэрміну не трэба.

Што яшчэ варта сказаць аб мерах засцярогі? Тое, што картку можна гуцьць не больш чым на 30 градусаў, інакш можна зламаць унутраную мікрасхему ці пашкодзіць палоску. Карту нельга пакідаць на морозе больш чым пры мінус 20 градусах: пластык можа патрэскацца. Нельга нагрываць больш чым на плюс 50 градусаў. Нельга кідаць картку ў ваду, у кіслату, бензін, растваральнік, шчолач.

Сяргей КУРКАЧ.

На кантролі

ФРЭЗЕРОЎШЧЫКІ ЎЖО НЕ ПАТРЭБНЫЯ?

Камітэтам дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці выўлены хібы пры рэалізацыі праграм садзейнічання занятасці насельніцтва.

За апошнія п'яць гадоў узровень беспрацоўна на поўначы краіны панізіўся да 0,4 %. Напружанасць на рынку працы скарацілася з 6 % да 0,3 %. Калі ў 2016-м было зарэгістравана каля 5,9 тысячы беспрацоўных, у пачатку бягучага года — дзве тысячы.

Але не занятых у эканоміцы магло быць і значыч меней. У Камітэце канстатуюць, што неабходны дадатковы, больш прагрэсіўны меры па стымуляванні працоўнай актыўнасці і забеспячэнні занятасці.

Напрыклад, падчас маніторынгу высветлілі, што ў асобных рэгіёнах ўладкоўваецца на работу не больш за 60 % грамадзян, якія атрымалі новую спецыяльнасць. Астатнія паўтorna рэгіструюцца ў якасці беспрацоўных. Таму, зразумела, трэба, каб было больш людзей з запатрабаванымі наймальнікымі спецыяльнасцямі.

Напрыклад, на працягу трох апошніх гадоў у вобласці недастаткова забяспечвалася прафесійнай падрыхтоўка муляраў — 14 % ад патрэбы, машыністаў краўня — 5 %, швачак — 7 %. У дзвіжцы токарны і фрэзероўшчыкі, але беспрацоўныя на навучанне гэтай спецыяльнасці не накіроўваліся.

Вядома, што ахвотным у ліку іншага дапамагаюць расплачва сваю справу. І пры гэтым аказваецца фінансавая падтрымка. Толькі за апошнія тры гады беспрацоўным было выддзена 642 субсідыі на агульную суму 1,4 мільёна рублёў.

ІНТЭРНАТ ДЛЯ МЕДЫКАЎ

Урачыстае адкрыццё інтэрната для работнікаў Мінскай абласной дзіцячай клінічнай бальніцы адбылося 14 чэрвеня ў Бараўлянах.

Інтэрнат разлічаны на 116 месцаў, тут створаны камфортныя ўмовы пражывання для сямейных медыкаў, так і для іх калег, якія пакулі не пабраліся шлюбом. У пакоях блочнага тыпу прадугледжаны кухні і санітарныя вузлы. Пакоі цалкам абсталяваныя неабходнай бытавой тэхнікай і мэбляй: халадзільнікамі, электраплітамі, печкамі-ЗВЧ, кухоннымі мыйкамі, шафамі, ложкамі, тумбачкамі, сталамі. На кожным паверсе ёсць агульныя кухні, пакоі для адпачынку, дзіцячы гульнявыя пакоі, памяшканне, з пральнымі машынамі, прасавальнымі дошкамі. Для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі створана безбар'ернае асяроддзе. Каля будынка інтэрната абсталявана дзіцячая пляцоўка, станка для аўтамабіляў і веласіпедаў з двума асобнымі ўездамі, арганізавана відэаназіранне на тэрыторыі і ў месцах агульнага карыстання.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.